

Абавязковае медыцынскае страхаванне замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія часова знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспубліцы Беларусь

Згодна з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь замежныя грамадзяне, якія часова знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, абавязаны мець дагавор абавязковага медыцынскага страхавання або дагавор медыцынскага страхавання, заключаны з замежнай страхавой арганізацыяй на выпадак аказання ім медыцынскімі ўстановамі хуткай і неадкладнай медыцынскай дапамогі.

Дагавор абавязковага медыцынскага страхавання Белдзяржстраха можа быць набыты замежным грамадзянінам у пунктах пропуску праз Дзяржаўную граніцу Рэспублікі Беларусь (у аэрапорце, пагранічныя пункты) пасля прыбыцця ў Рэспубліку Беларусь.

Таксама заключыць дагавор абавязковага медыцынскага страхавання Белдзяржстраха на карысць замежнага грамадзяніна маюць права асобы, запрашаючыя замежнага грамадзяніна ў Рэспубліку Беларусь (юрыдычныя асобы Рэспублікі Беларусь, грамадзяне Рэспублікі Беларусь, замежныя грамадзяне, якія законна знаходзяцца ў Рэспубліцы Беларусь).

Для заключэння дагавора абавязковага медыцынскага страхавання страхавальніку неабходна звярнуцца да страхоўшчыка з вуснай заявай і паведаміць прозвішча, імя, імя па бацьку (пры яго наяўнасці) асобы, на карысць якой заключаецца гэты дагавор, яго пастаяннае месца жыхарства, грамадзянства, перыяд знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь.

Тэрмін страхавання дагавора абавязковага медыцынскага страхавання ўстанаўліваецца на перыяд знаходжання або часовага пражывання замежнага грамадзяніна ў Рэспубліцы Беларусь і ўказваецца ў страхавым полісе.

Выплата страхавога ўзносу праводзіцца аднаразова ў беларускіх рублях або ў свабодна канверсоўнай валюце, а таксама ў расійскіх рублях.

Страховая сума па абавязковым медыцынскім страхаванні замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія часова знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, устаноўлена ў памеры 10 000 еўра.

Памеры страхавых узносаў па абавязковым медыцынскім страхаванні замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія часова знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, дзеючыя з 1 ліпеня 2014:

Тэрмін страхавання, сутак	Страховы ўзнос, еўра
1-2	2
3-4	4
5-6	6
7-8	8
9-10	10
11-12	13
13-14	15
15-16	17
17-18	18
19-20	20
21-22	22
23-24	24
25-26	26
27-29	29
30-31	31
32-35	34
36-39	38
40-43	41
44-46	44
47-49	46
50-52	49
53-58	54
59-60	55
61-70	63
71-89	76
90-110	89
111-120	95
121-150	110

151-165	117
166-180	123
181-210	134
211-240	144
241-270	152
271-365	170

За больш падрабязнай інфармацыяй звяртайцеся ў РУП «Нацыянальны аэрапорт Мінск», аддзел турызму:

Кантактныя тэлефоны:

3-4-ы сектар: (+375 17) 279 23 05, (+375 33) 901 17 19;

5-6-ы сектар: (+375 17) 279 17 48, (+375 33) 901 17 18.

Факс: (+375 17) 279 23 05.

E-mail: bronirovanie@airport.by.